

Адукацыйная сетка Гомельскага раёна

Адукацыйную сетку Гомельскага раёна прадстаўляюць 68 устаноў адукацыі:

- * 21 сярэдня школа,
- * 10 базавых школ,
- * 2 пачатковыя школы,
- * 27 устаноў дашкольнай адукацыі,
- * Улуковская дапаможная школа-інтэрнат,
- * Гомельскі раённы Сацыяльна-педагагічны цэнтр,
- * Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Гомельскага раёна,
- * Гомельскі раённы цэнтр карэкцыйна – развіваючага навучання і рэабілітацыі,
- * цэнтр турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі Гомельскага раёна,
- * аздаравленчыя лагеры «Сожскі бераг», «Чэнкоўскі бор» і «казачная Паляна».

У 2020/2021 навучальным годзе ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі навучаецца 6661 навучэнцаў, ва ўстановах дашкольнай адукацыі выхоўваецца 2539 дзіцяці. Адукацыйны працэс ва ўстановах адукацыі ўсіх тыпаў забяспечваюць 1539-педагагічных работніка.

Працягвае працу Цэнтр інфармацыйных тэхналогій і рэсурсаў аддзела адукацыі, спорту і турызму на базе ДУА «Урыцкая сярэдня школа», інфармацыйна-адукацыйны цэнтр «Рускі музей: віртуальны філіял» Дзяржаўнага Рускага музея г.Санкт-Пецярбурга.

Сёлета на базе устаноў адукацыі раёна працуюць тры інавацыйныя праекты:

1) інавацыйны праект “Укараненне методыкі фарміравання чытацкай кампетэнтнасці II і III прыступак агульнай сярэдняй

адукцыі ў сістэме сеткавага online-узаемадзеяння” на базе дзяржаўнай установы адукацыі “Урыцкая сярэдняя школа”, істотную ролю ў рэалізацыі якога адыгрывае раённы рэсурсны цэнтр інфармацыйных тэхналогій;

2) інавацыйны праект “Укараненне мадэлі арганізацыйна – кіраўніцкіх умоў для прафесійнага развіцця педагогаў ва ўстанове адукацыі» на базе дзяржаўнай установы адукацыі «Лапацінская сярэдняя школа», дзе наладжана актыўнае ўзаемадзеянне з установай адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»;

3) інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання іншамойнай камунікатыўнай кампетэнцыі ў вучняў IX – XI класаў на аснове сацыяльна-каштоўнасных адносін да вывучэння замежнай мовы» на базе дзяржаўнай установы адукацыі «Брылеўская сярэдняя школа».

Перспектыўным з’яўляецца кірунак адкрыцця класаў педагогічнай накіраванасці. У дзяржаўнай установе адукацыі “Красненская сярэдняя школа” ў 2020/2021 навучальным годзе адкрыта група педагогічнай накіраванасці.

У дзяржаўнай установе адукацыі “Лапацінская сярэдняя школа” ў 2020/2021 навучальным годзе працуюць профільныя групы аграрнай накіраванасці.

У дзяржаўнай установе адукацыі “Урыцкая сярэдняя школа” з 2018 года адкрыты і функцыянуе клас прававой накіраванасці.

З 2008 года вядзецца раённая Кніга гонару “ зоркі і таленты адукацыі».

Па выніках 2019/2020 навучальнага года:

- у намінацыі «Дом, дзе нараджаюцца зоркі» лепшай установай адукацыі прызнана Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Лапацінская сярэдняя школа” (дырэктар-Непша Галіна Аркадзьеўна»;
- у намінацыі “талент і годнасць” адзначаны Краўцова Раіса

Раманаўна, дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Красненская сярэдняя школа і Тунякава Тамара Іванаўна, ветэран педагагічнай працы дзяржаўнай установы адукацыі «Торфазаводская сярэдняя школа»;

- у намінацыі “Зорны Шлях” адзначана Лысёнак Алена Міхайлаўна, настаўнік дзяржаўнай установы адукацыі “ Прыборскі дзіцячы сад-сярэдняя школа»;

- у намінацыі «Зорны старт – Бавин Мацвей, вучань дзяржаўнай установы адукацыі «Лопатинская сярэдняя школа»;

- у намінацыі «падзея года “адзначана адкрыццё дзяржаўнай установы” Яслі-сад “Вясёлка-град”, загадчык Дребенкова Алена Міхайлаўна;

- у намінацыі «два бакі адной цікавасці «з ганаровым званнем “лепшыя сацыяльныя партнёры” заносзяцца імёны Калеснікавай Веры Сцяпанаўны і Сокоревой Алены Пятроўны дырэктара і старшыні прафсаюзнай арганізацыі дзяржаўнай установы адукацыі “Чэнкаўскай базавай школы”.